

## Мент

### Сяргей Дубавец

У Краіне Саветаў усё было наадварот. Праўда лічылася паклёнам, пакупнікі існавалі для крамаў, а войска змагалася за мір. У прыватнасці, паліцыю (г.зн. гарадзкую службу, ад грэцкага „поліс“ — места) тут называлі міліцыяй (г.зн. ваенай, мілітарнай службай), але пры гэтым міліцыянт мусіў увасабляць у вачах народу міралюбства і гуманізм, а паліцыянт асацыяваўся з фашистыскімі захопнікамі і капіталістычным бяспрайем.

Бадай, найбольш міралюбства міліцыі спаміж іншых рэспублік-сасыцёр культивавалася ў БССР. Памятаю, яшчэ зь дзяцінства душа не прымала пачутага ў гутарках з раўналеткамі блатняцкага слова „мент“ — выразу пагарды да ахойнікаў парадку. Як можна было пагарджаць гэтымі дабрадушнымі дзядзямі Сыцёпамі, якія пераводзяць бабульку цераз вуліцу, а да таго ж адважна змагаюцца са злодзеямі? У каго спытгаць, як прайсыці да патрэбнага месца, парайца або нават і проста папытгацца часу? Найзручней у міліцыянта. Словам, народ міліцыю паважаў, „мянтамі“ яе не называў, масава чытаў міліцэйскую газету „На страже Октября“, пра што съведчыў яе тагачасны наклад, і не хадзіў на чырвонае съятло, чым зьдзіўляў сваіх суседзяў у быльм СССР. У першыя перастроечныя гады тагачасныя нефармалы любілі паўтараць, што міліцыя — з намі, бо гэта нашы, беларускія, вясковыя пераважна хлопцы. Напэўна, так яно й было.

Але вось настаў каstryчнік 88-га году. Дзяды. Масавы мітынг на Маскоўскіх могілках у Менску. На сумленыні тагачаснага міністра МУС Віктара Піскарова першы развод народу зь міліцыяй, першыя сутыгкі, вадамёты і сълезацечны газ. Гэта тады да групы дэмантрантаў, загнаных дубінкамі ў поле, падбег запыханы юнак і пракръгчаў слова трывогі — *мянты!* З таго часу экзатычнае блатняцкае слова, якое раней азначала ўсяго толькі дасьведчанасць распавядальnika ў тэрміналёгii крымінальнікаў, увайшло ў беларускую мову як паўнапраўная і часта ўжывальная лексэма. *Мент* стаў пэрсанажам нашага жыцця.

А пасля быў Лукашэнка, які разбúхаў міліцэйскія штаты да нічым не апраўданых памераў, што прывяло да дыскваліфікацыі ахойнікаў парадку. Пасля былі разгоны мірных дэмантрантаў, пабоішчы і арышты на вуліцы проста за беларускую мову або — за карыя вочы. І вось ужо сёньня нікога ня зьдзівіць выгляд міліцыянта, які ўтаропіўся ў вакно трамвая, калі побач тээрарызуе публіку п'яны бамбіза. Я бачыў, як два патрульныя ў Менску прасыледавалі міма чалавека, што ня мог падняцца зь зямлі. Але каб міліцыянт пераводзіў цераз вуліцу бабульку, я ня бачыў даўно. І спытгацца ў міліцыянта, каторая гадзіна, не прыходзіць у галаву. Затое, калі мы з калегам гаворым на трамейбусным прыпрынку, а міма праходзіць міліцэйскі нарад, для мяне стала зусім натуральным напаўголаса папярэдзіць сябра: асьцярожна, *мянты!*

## Mех

### Рыгор Барадулін

Хоць прымаўка мімаходзь зазначае: „Век жыць — ня мех шыць“, але і мех шыць, каб ні зярнятка не прапаролася вострым носікам, ні цяжкое пакладзіва не прарвала яго, — трэба ўмесь.

Ад мяха пайшлі потым і мадэрныя сумкі, і бавулы, і розныя ахіналы. Пастухоў і вандрунікаў *мех* ратаваў ад дажджу, ад морасі, ад пылу. Капюшоны ўсіх фасонаў — унукі мяха, а торбачкі — як бы дачушки. З маленства гучыць мне весялінка: „*Ажаніўся мяшок, узяў торбачку, туды-сюды павярнуў — цмок у мордачку!*“

Ад мяха — мяшечнікі, тыя бедалагі, якіх голад крывавых рэвалюцыяў і войнаў гнаў па съвеце. Пасылья вайны ўдовы — прыгонніцы калгасаў — на сваіх плячах несылі першы мірны ўраджай у мяхах. *Mех* быў адзінкай вымірэння — *мех муки, мех жытва, мех бульбы...*

Падчас паўстанняў, барацьбы беларусаў за волю мяхі, насыпаныя пяском, былі надзейнымі сыценамі змагароў.

Адказная і шанавітая, так бы мовіць, пасада *механошы*, валачоўнікаў і скамарохаў.

У паэтаў „*мех*“ гукае рыфму на „*сънег*“ і „*съмех*“. Пра недакладную многасыць кажуць — „*мех з торбачкай*“, пра марныя намаганні — „*чубяца за мех, а ў мяху — съмех*“. Ён — нясумны мэтад кайнасыці: „*Грэх — у мех, а сам — наверх*“.

Завязаны пад самае горла *мех* нагадвае сноп. Не такая і далёкая радня — абодвум зярніты дарагі.

## Меч

### *Сяржуск Сокалаў-Воюш*

*Меч* — адзін з элемэнтаў нашага нацыянальнага гербу „*Пагоня*“ і знак вялікакняскай улады ў Вялікім Княстве Літоўскім. Выявы мяча почасту сустрокаюцца на гербах беларускіх шляхты.

На адным з праектаў гербу бальшавіцкай дзяржавы таксама быў меч, які быццам бы Ленін загадаў прыбраць, каб паказаць міралюбныя харкты бальшавікоў, маўляў — „*перакуём мячы на аралы*“. Скасанаваны так званым працадыром меч ім жа самім і быў укладзены ў рукі ЧК, пасылья чаго гэтую зброю пачалі называць *карным мячом рэвалюцыі*. 70 гадоў ён лютаваў у Беларусі паводле прынцыпу „*Мой меч — твая галаева з плеч*“.

*Скрыжаваць мячы. Падняць меч. Прыйсьці зь мячом. Дамоклаў меч.*

*Мечнік* — службовая асона і ганаровае званыне ў Вялікім Княстве, а таксама ваяр зь мячом і збройнік, які вырабляў гэты тып узбраенія.

*Меч, мечападобны, мячовы, мечаваты.*

Вобраз мяча — адзін з асноўных атрыбутаў вуснае народнае творчасыці. „*Я ж тых маскалёў мячом пасяку*“ — съпявяюць съяточнымі зімовымі вечарамі калядоўшчыкі.

*Мечыслаў* — беларускае імя, у якім чуеца: мечаны славай альбо ўслайліны мячом.

„*Біце ў сэрцы іх — біце мячамі, не давайце чужынцамі быць!*“ — напісаў у вечна надзённым вершы „*Пагоня*“ Максім Багдановіч.

## Міліцыя

### *Рыгор Барадулін*

*Міліцыя* — з лаціны, дзе *militia* — войска.

Хадзіў анекдот — навічку-міліцыянту заданыне: прыдрацца, прычапіцца